



ГГУ

ЭКОНОМИСТ

# ДАВАЙЦЕ ПАЗНАЁМІСЯ: —МЫ З ЭКАНАМІЧНАГА!

«НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ КАМУНІСТЫЧНАГА БУДАУНІЦТВА З ЯГО ВЫСОКІМ ТЭМПАМІ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАГА ПРАГРЭСУ, ЯКАСНЫМІ ЗМЕНАМІ У ЭКАНОМІЦЫ ВЫТВОРЧАСЦІ І ХАРАКТАРЫ ПРАЦЫ НЯУХІЛЬНА УЗРАСТАЮЦЬ ПАТРАБАВАННІ ДА ЭКАНАМІЧНАЙ АДУКАЦІІ КАДРАЎ, ШЫРОКІХ МАС ПРАЦОУНЫХ».

(З Пастановы ЦК КПСС «Аб паліпшэні эканамічнай адукцыі працоўных»).

## ЭКАНАМІСТ — ПРАФЕСІЯ БАЯВАЯ

Наш факультэт з'яўляецца самым маладым ва ўніверсітате. Калі ў маі універсітату спаўніліца трэх гадоў, то трохгоддзе факультета наступіць у верасень. А калі гаварыць аб эканамічным факультэце як самастойнай структурнай адзінцы ўніверсітата, то яму німа яшчэ і двух год.

Натуральная, што за такі кафедрны прамежак часу немагчыма вырашыць усе праўлемы па нормальнай арганізацыі вучэбнага працэсу, укаспіцтваванні штатаў выкладчыкаў, стварэнню монгажа, дысыплінаванага калектыву. Аднак многася ў гэтым напрамку ўжо зроблены. Толькі да другі семестр 1971—1972 навучальна гада на факультэце створана кафедра специяльной кафедра вылічальных машын і праграмравання, якой даручана ажыццяўліць спецыялізацыю студэнтаў аддзяленням механизаванай апрацоўкі эканамічнай інфармацыі. Занава прынятая выкладчыку гэтай кафедры кандыдаты навук В. Е. Быхаўдай і В. Р. Яноўскі пачалі ўжо работу на факультэце.

У мінулым семестры на вельмі высокім узроўні быў працьця складанейшы курс гісторыі эканамічных вучэній доктарам эканамічных навук, прафесаром М. В. Навукоўцем. Вялікі ўклад у падрыхтоўку будучых эканамісту уносиць выкладчыкі агульнауніверсітэцкіх кафедр і кафедр іншых факультэтаў. Тут варта адзначыць кандыдат тэхнічных навук В. А. Балакіна, кандыдата медыцынскіх навук І. А. Хадалевіч, дасцэнтую Я. А. Семячукі, Ю. А. Кацніна, Д. Г. Прошкі, старшых выкладчыкаў Н. М. Пакатыні.

На эканамічным факультэце шмат студэнтаў, якія пленілі спаўніліца вучбою з грамадска карыснай работай. Яны паспяшаюць якасна падрыхтоўвацца да заняткаў, удзельнічаюць у гуртках мастацкай саамадзейнасці, у работе грамадскіх арганізацый.

На эдымку: група выдатнікаў вучобы (злева направа) — старшыня прафбюро Тамара Борсук, старшыня савета СНТ Міхаіл Ткачоў, староста адной з лепшых груп Людміла Уласава, камуніст Андрэй Ляшчынскі, камсог курса Тацціна Іванова і рэдактар настасценай газеты «Экономіст» Вячаслав Наважылаў.

### ВІНШУЕМ!

Калектму гісторыка-філалагічнага факультэта горача віншуе в. а. дакана Тамару Ігнатайчу й Язэмаву і выкладчыка кафедры беларускай літаратуры Валянціну Апанасаўну Лашкевіч з паспеховай абаронай кандыдатскіх дысертаций.

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМВ, ПРАФКОМА  
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 11 (107)

Субота, 1 красавіка 1972 г.

Год выдания 3-ці  
Цена 2 коп.

## ПРЫЗВАННЕ

На чарговым пасядженні клуба цікавых супстроч «Малады эканаміст» нашымі гасцімі былі эканамісты прадпрыемстваў. Гэта начальнік планава-еканамічнага аддзела завода трактарных пусковых рухавікоў Э. Каракова, яе калега з завода «Цэнтраліт» К. Трацеўскі і галоўны эканаміст «Гідрарывада» Э. Гарнакоў.

Агульная думка ў іх выступленнях — усе ўзрастаючыя ролі работы эканаміста на прадпрыемствах, павышэнне патрабаванняў, якія прад'яўляюцца кафедрами эканамічнай науки — развівецца і ўдасканальваецца матэматычныя дысцыпліны, развівецца і падрыхтоўка будучых эканамісту уносиць выкладчыкі агульнауніверсітэцкіх кафедр і кафедр іншых факультэтаў. Тут варта адзначыць кандыдат тэхнічных навук В. А. Балакіна, кандыдата медыцынскіх навук І. А. Хадалевіч, дасцэнтую Я. А. Семячукі, Ю. А. Кацніна, Д. Г. Прошкі, старшых выкладчыкаў Н. М. Пакатыні,

вядома ж, эканамістам шырокая профілю.

Кожны выступаючы раіў нам, будучым эканамістам, на стацыянарных пусковых рухавікоў Э. Каракова, яе калега з завода «Цэнтраліт» К. Трацеўскі і галоўны эканаміст «Гідрарывада» Э. Гарнакоў.

Агульная думка ў іх выступленнях — усе ўзрастаючыя ролі работы эканаміста на прадпрыемствах, павышэнне патрабаванняў, якія прад'яўляюцца кафедрами эканамічнай науки — развівецца і падрыхтоўка будучых эканамісту уносиць выкладчыкі агульнауніверсітэцкіх кафедр і кафедр іншых факультэтаў. Тут варта адзначыць кандыдат тэхнічных навук В. А. Балакіна, кандыдата медыцынскіх навук І. А. Хадалевіч, дасцэнтую Я. А. Семячукі, Ю. А. Кацніна, Д. Г. Прошкі, старшых выкладчыкаў Н. М. Пакатыні,

Гаварылі госці клуба і аб неабходнасці выхавання будучых эканамістаў у духу высокай грамадскай актыўнасці, бо сучасны эканаміст — гэта працавайдыст палітык партыі ў магістрах, актыўны змагар за ператварэнне ідэі камунізму ў жыццё.

Потым Э. Каракова, К. Трацеўскі і Э. Гарнакоў адказалі на шматлікія пытанні студэнтаў. А цікавіла нас ёсць і адносны да маладых спецыялістаў на прадпрыемстве, і зарплата, і права маладых спецыялістаў, і як часта даводзіцца ездзіць у камандзіроўкі...

На ўсе гэтыя пытанні мы атрымалі вычарпальную адказы. Гаютул, супстроча была цікавай і карыснай.

**А. ЛЯШЧЫНСКІ,  
студент 3 курса.**



# ЭКАНАМІСТ — ПРАФЕСІЯ БАЯВАЯ

(Праця. Пачатак на стар. 1)

Поспехі ў развіцці эканамікі майші краіны, разніні парты і ўрада па паляпішні эканамічнай адукацыі працоўных аб павышэнні ролі грамадскіх навук, да пытанняў планавання і кіравання вытворчасцю павысілі «прыстыжнасць» прафесіі эканаміста. Зараз, бадай, німа іншай прафесіі, якая б мела такі вялікі попыт і магчымасці для прыктывнага прымянення. І не выпадкова, што з 921 тысячы студэнтаў, прынятых у ВНУ ў мінулым годзе, больш 100 тысяч рыхтуюца для работы эканамістамі. Зараз падрыхтоўку эканамістам ажыццяўляюць 32 спецыялізаваныя інстытуты і 180 факультетаў універсітэтаў, тэхнічных, сельскагаспадарчых і гандлёвых ВНУ. І ёсё ж людзей гэтай прафесіі не хапае. Аслабіла вялікая патрэбасць у высокакваліфікованых краініках эканамічных служб.

Мы добра ўліяём сабе, што якось падрыхтоўкі спецыяліста вялікім вызначаючы атрымае

будучы студэнт у сяродняшні школе. Таму адной з асноўных сваіх задач дэканат і грамадскія арганізацыі факультета бачаць у прыпаганізме эканамічных спецыяльнасцей сярод школьнікаў і маладых рабочых. З гэтай мэтай на традыцыйны вечар нашага факультета за прашалася дэсяцілінейнікі ўсіх школ горада Гомеля. Яшчэ ў час зімовай экзаменацыйнай сесіі на факультэце быў праведзен дзеян «адкрытыя дэварэй», прыдстаўнікі факультета выступілі на сходах дэсяцілінейнікі ў СШ № 15 і № 16, сакавіку з факультэтом знаміліся выпускнікі СШ № 33 г. Гомеля. Усім студэнтам факультета на зімовую кампіклі было дадзена заданне правесці адпаведную работу сярод старшынскіх тых школ, якія яны скончылі. Мы думаем інтэсіфікація работы па прыгненню на факультэт найбольш падрыхтованых юнашак і дзяўчат, якія б моглі паспіхова сумлічаць вучобу з аткіні грамадской работай, наўковай работай, заняткамі матэматыкі і спор-

там. Вядома, асноўны абавязак студэнта — добра вучыцца. І абсолютная паспіховасць на факультэце павышаеца з семестра ў семестр. Так, у зімовую экзаменацыйную сесію 1970—71 наўчальнага года яна была роўна 92,7 працэнта, у летнюю — 94,9 працэнта, а ў мінудулу — 97,6 працэнта. Павялічылася і колькасць выдатнікаў. Зараз іх у нас 38. Гэта наша гордасць. Высокі ўзровень ведаў паказаўца на ўсіх экзаменах трэцікурснікі В. Трухай, Т. Іванова, другакурснікі М. Будкоў, Г. Каплан і іншы.

Добры прыклад у вучобе і грамадскім жыцці падаюць кіраўнікі студэнцікі грамадскіх арганізацый факультета. Выдатнікі вучобы з'яўлююцца сакратарам камсамольскай бірою факультета А. Сасноў, яго намеснік В. Кацоўчык, старшыня спартакіадзе А. Сасноў, яго намеснік В. Кацоўчык, старшыня спартакіадзе. У наступным наўчальном годзе па спорту факультэт павінен заніць адно з відзяў месца на універсітэце.

Гэтая мэтай традыція ў будучым будзець развівацца і ўдасканальвацца, на кожным традыцыйным вечары кіраўнікі студэнцікі грамадскіх арганізацый

вступуб 1 грамадскую дзейнасць першакурснікі Г. Грыб, А. Цімашэнка, В. Разуманіў і іншыя. Харантэрна, што лепшыя студэнты факультета вядуць наўковую работу, уздельнічаюць у самадзейнасці, актыўна займаюцца спортом. Зараз на факультэце праводзіцца работа па больш шырокаму ўзлажненню студэнтаў у грамадскае жыцці. Павышэння іх актыўнасці, прафесійнай арыентацыі, вядомасці — патрэбічнаму выхаванню. Пастаўленна мэта зрабіць гэтыя навучання ва ўніверсітэце цікавымі.

З гэтай мэтай быў арганізаван вечар «Эканаміст-72», які намечана зрабіць традыцыйным, факультэтскім наўгадомі вечара, праводзіцца народнікамі, сутэрэчы з цікавымі людзьмі, пастаўленна канцэрточная работа добраахвотнай народнай дружины, зробленія факультэці знаўца. Многа увагі ўдзяляецца паспіховасці грамадскім арганізацыямі факультэта і выкладчыкамі П. П. Саковічам камплектаванню зборных каманд факультета па відах спорту і паспіховаму їх выступлению на агульнанаверцідзі спартакіадзе. У наступным наўчальном годзе па спорту факультэт павінен заніць адно з відзяў месца на універсітэце.

**I. ТРАЦЭУСКІ,**  
дэкан эканамічнай факультэта  
кандыдат эканамічных наук.

## УДЗЯЧНАСЦЬ

Выкладчыкі эканамічнага факультета вядуць вялікую прафагандысцкую і лектарскую работу сярод насельніцтва горада і вобласці. Сёня мы змяшчаем некалькі матэрыялы, аўтары якіх дзяяючы выкладчыку.

## ВЯЛІКАЯ ДАПАМОГА

Вялікую, неацэнную дапамогу ў падрыхтоўцы прафагандысты вобласці аказывают нам выкладчыкі кафедры палітычнай эканомікі і эканамічнага факультета. Так, з лістапада 1970 года дацэнты М. М. Маёраў, Л. А. Ціцерына, І. П. Трацэускі, кандыдаты эканамічных наук Т. Д. Трацэуская, Ю. Ф. Бандарэнка, В. П. Галееў, асистэнт Т. А. Малыгіна прачытали 38 лекцій.

Акрамя таго, яны кіруюць семінары прафагандысты па палітэканоміі ў Цэнтральным Навабеліцкім раёнах партыі. Мы вельмі ўдзельнічымі з вялікую прафагандысцкую работу.

**С. АЛЬГІН,**  
кансультант абласнога  
дома палітычнай асветы.



### ЯГО ЗАХАПЛЕННЕ

Весь ужо другі год клуб мастац-камадзейнікі ўзначальвае М. Рэзінікай. Наш факультэт малады і ў гэтым студэнты аднадын з'яўляюцца спалучэнцамі ўзростамі. Гэтак якасцю валаў да Міша Рэзінікай. З захапленнем

Трэцікурснікі Валерый Трухава таварышы ведаюць як выдатнікі вучобы, актыўнага ўдзельніні грамадской работы на факультэце, як выдатнага сябра. Весь ужо пяць сесій ён здаў толькі на выдатна. Валерый узначальвае добраахвотную народную дружыну эканамічнага факультета.

**НА ЗДЫМКУ:** Валерый ТРУХАУ праводзіць вылічэні для сваёй наўковай работы.

На правым здымку студэнты зазнаны за асвяненем асноў эканамічнай наўкі.



**I. ТРАЦЭУСКІ**  
захапленне

І вялікім жаданнем здайменца ёй сваёй любімай справай. Часам быў цікіна сумлічаць вучобу і вялікую адказную работу, але гэта не перашкадзіла яму добра вучыцца. Ніколі не заставацца раўнадушным, усе рабіць з аганьком — вось дэві старшыні.

**Л. БАНДАРЭНКА,**  
студэнтка 1 курса.

## АСНОЎНЫЯ КІРУНКІ

Адбыўся чарговы партыйны сход на эканамічнам факультэце. На ім з дакладамі «Задачы партыйнай арганізацыі эканамічнага факультета па выкананню Пастаўлення ЦК КПСС «Аб мерах па далейшай развіціі грамадскіх наўк і павышэнні іх ролі ў камуністычных будаўніцтвах» выступілі прафесар М. В. Наву́чыцель.

Блем эканамічнага развіція Гомельшчыны.

Навуковая работа па прафлемах эканомікі па універсітэце — зазначыў прафесар М. В. Наву́чыцель, — заходзіцца ў стадыі станаўлення. Аднак, час не чакае. Эканамістам ГДУ ужо ў блізкішым будучым неабходна выкананы сур'ёзныя даследаванні. Асноўныя кірункі ў нашай работе могуць стаць: эканамічныя праблемы Палесся, пытанні эканомікі калгаснай і саўгаснай вытворчасці на Гомельшчыне, вывучэнне прыродных ресурсаў і шляху іх эфектыўнага выкарыстання, ўдасканаленне планавання і эканамічнага стымуліравання наўкувак-тэхнічнага працэсу па галінах народнай гаспадаркі.

Прыпыніўся ў сваім выступленні М. В. Наву́чыцель і на пытанні шыройшага разгортвання наўкувак-даследавальнай работы студэнтаў. У гэтых адносінах ёсць позыўныя здабыткі, але работу неабходна працягваць. Варта шырой прызначыць студэнтаў да выканання гаспадарчы-даследавальных тэм.

У абрэзкаванні даклада прынялі ўдзел камуністы Я. А. Семячук, В. С. Дайнека, І. П. Трацэускі, М. М. Маёраў. Так,

тав. Я. А. Семячук прапанаваў скласці перспектыўны план развіція факультета. Ен жа азначыў неабходнасці праз тэлебачанні большыя клопатаў аб умацаванні матэрыяльнай базы факультета.

У выступленні старшыні факультэці ЦНТ М. Ткачовай ўвага была звернута на стан наўкувай работы студэнтаў. Назваў ен прычыны, якія перашкаджаюць ва ўсю моц здайменца ёй. Гэта недахоп спецыяльнай літаратуры і адсутнасць чытальнай залы.

Дэкан факультета І. П. Трацэускі расказаў аб перспектывах развіція эканамічнага факультета, абы ўсіх цікінасці, якія маюць месца сёня. Ен жа зазначыў, што ў будучым будзе больш магчымасцей для разгортвання наўкувай работы выкладчыкамі.

Пра неабходнасці павелічэння аблёму і паліпшэння якасці даследавальных работ гаварыў загадынікі кафедры палітэканоміі М. М. Маёраў.

Камуністы прынялі адпаведнасць пастаўленому, у якой намічалася кіраваніць шлях паліпшэння тэарэтычнага і метадычнага будаўніцтва, абы разгортваць наўкувай работы грамадскіх наўк.

**В. ДАЙНЕКА,**  
выкладчык кафедры палітычнай эканомікі

будуць рабіць спраўядлівасць праведзенай работе, і калектів будзе браць новыя, больш пружаныя абавязкаўствы.

Партыя і ўрад у апошні час дзяліцца вельмі многа ўдасканаліўшымі падрыхтоўкамі. Эканамістамі. Пастаўлены ЦК КПСС «Аб паліпшэнні эканамічнай адукацыі працоўных» і «Аб рабоче-парцыйнай арганізацыі паслужылі ўніверсітэтам. З вялікай увагай дзяліцца супстэрэотыпамі. Зараз на факультэце больш шырокаму ўзлажненню студэнтаў у грамадскае жыцці, павышэнню іх актыўнасці, прафесійнай арыентацыі, вядомасці — патрэбічнаму выхаванню. Пастаўленна мэта зрабіць гэтыя навучання ва ўніверсітэце цікавымі.

З гэтай мэтай быў арганізаван вечар «Эканаміст-72», які намечана зрабіць традыцыйным, факультэтскім наўгадомі вечара, праводзіцца народнікамі, сутэрэчы з цікавымі людзьмі, пастаўленна канцэрточная работа добраахвотнай народнай дружины, зробленія факультэці знаўца. Многа увагі ўдзяляецца паспіховасці грамадскім арганізацыямі факультэта і выкладчыкамі П. П. Саковічам камплектаванню зборных каманд факультета па відах спорту і паспіховаму їх выступлению на агульнанаверцідзі спартакіадзе. Гэта наступным наўчальном годзе па спорту факультэт павінен заніць адно з відзяў месца на ўніверсітэце.

**I. ТРАЦЭУСКІ,**  
дэкан эканамічнай факультэта  
кандыдат эканамічных наук.

## У ЦЕСНАЙ СУВЯЗІ

Вялікую работу па асновах арганізацыі наўкувак кіравані эканамічнай праводзіцца эканамічнага факультета. Дэкан факультета І. П. Трацэускі з'яўляецца кіруніком скрыні метадычнага савета па палітычных курсах, чытаючы лекцыі на высокім наўкувак-тэхнічнага узроўні, у цеснай сувязі з жыццем, волітам і практикай камуністычнага будаўніцтва, з актуальнаймі проблемамі сучаснасці.

**А. РУДАКОУ,**  
адказны віданык курсаў  
перападрыхтоўкі партыйных  
і савецкіх работнікаў  
пры Гомельскім АК КПСС.

Некалькі белей, як паводле прайшло з тэх пары, як мы сталі першакурснікамі. Грыб Рыгор і Алег Цімашэнка прыйшлі падрыхтоўчага аддзялення, Уладзімір Лянон і Коля Паўлаў — пасля дэмабілізацыі з роду Савецкай Арміі. Валодзя Цімашэнка і Люба Карапэва, Віктар Цярэшчанка — ад заходзкага станка. Антанін Мельнікэнка накіраваў на вучобу з стылістычнай прадпрыемства. Астатнія — пасля школы.

Першыя знаёмыя зімінскія сімпарты складаліся на працы ў калгасе, а потым — на ўніверсітэцкіх аудыторыях.

Ішоў час, мацинала дружы, мациней складаліся на працы ў калектыве. І за паводле — паразнічныя невялікія тэрміны — 26 злілі ў аздынне.

У нас ужо складліся цікавыя пасынкі, першыя традыцыі. А адночы мы вырашылі весці летапіс ажыццяўлення сваёй здумы.

У хуткім часе мы ўсёй групай падаём на эксперымент — Брест. Уражанін ад гэтай пасядзілі мы таксама занесем у наш летапіс, першыя старонкі якога ўжо запоўнены.

А жыцце нашай групы — гэта адна са старонак гісторыі нашага эканамічнага факультэта.

**Аляксандр ГАНЧАР,**  
камсогр групы Т-13.



# ДОБРА ВУЧЫМСЯ І ЗМЯСТОЎНА АДПАЧЫВАЕМ

## ЛЮСТРА НАШАГА ЖЫЩЦЯ

Насценная газета «Экономист» заліканна адлюстроўвашы юнітэта. Таму ў яе можна убачыць спецыфічныя матэрыялы, якія датычныя эканамічнай адукацыі, праблем эканамічнага развиція. Так, мы публікалі матэрыялы, прынесчаны XXIV з'езду КПСС. Даём мы матэрыялы і з ходзе вучынага прадэсцу, і аб навінах з жыцця ўніверсітата. Наш сатырычны куток не шкадуе абоўкау, прагульшчыкі.

Як відома, газета будзе толькі тады якасная, калі яна будзе мець вядомі аўтары аўтографы. Ен у нас ёсць. Але ў першую частку тут зацелася б названьне супраудных аўтографаў насценной друку. Шмат энергіі і сілы адаюць кожнаму нумару намеснік рэдактара Алег Цімашэнка, намеснік-адміністратор Грыгорій Тамашук.

Грыб, Наташа Аненкава і Валерый Горбачоў, спецыяльнікі кафедральныя Міхаіл Ткачоў, Андрэй Лаштынскі, Альгіна Мельнічанка, Алеана Трубянка, кафедральныя Валерый Эльзин і Міхаіл Гофман, фельтэтаніст Аляксандр Тамашук.

Рабочыя газеты вядомыя ўвагу ўдзяллюць і дамагаюць выкладчыкоў. Гэта перш за ўсё дэкан факультэта І. П. Траццускі, асістэнт Д. М. Курын, дацэнт Л. А. Ціцерына.

Безумоўна, поспехі ў нас ёсць, але наперадзе прадстаўнікі вядомыя работай, каб зрабіць газету бязвым памочнікам партыйнай і камса-мольскай арганізацыі.

В. НАВАЖЫЛАУ,  
рэдактар газеты «Экономист».

## КОРАТКА

Учора адбылося сумеснае пасяджэнне партыборо, прафборо, камітэта камса-мольскай, камітэта ДТСААФ, савета СНТ і спортыбру эканамічнага факультэта. На нарадзе аўтарыкаў было прадстаўленне выступленіе на шай мастакаў самадзеяйнасці на ўніверсітэцкім конкурсе. Адзінагласна было прыняты рашэнне аб магчымым арыентаванні на першыя месяцы.

Прапалаў настороне 1 рубель. Просьба вярнуць.

Званцу.

Згублены латарэйны билет. У выпадку выигрышу просьба вярнуць.

Лявонау.

Веласіпеды ў вестыбулю не ставіць.

Дэканат.

Дзяяўчыні з сінімі вачымі прашу ўзяць свае слова назад.

А.

## БУДЗЕМ СЯБРАМІ

Весь уж другі тыдзень мы вучымся ў адным корпусе з гісторыкамі і філолагамі. Добры дзень, дарагі суседы!

Адчынайце сябе ў нашым з вами корпусе як дома! І давайце сябраваць!

У вас больш хлопцаў, а ў нас больш дзяўчын! Вы можаце співаць дыфірами і пісаць вершы, мы можам іх слыхаць. Вы — малайцы, а мы — маладыя. Вы — больш мужні, мы — больш жноўнікі. Мы вас не пакрываўдзім, і вы на нас не крываўдзіцеся!

Зараса ў нас з вами агульная задача: падтрымліваць у аўдиторыях чысціню і парадак. Але яйдана мы выпадкова вывінілі, што вы пакідаеце на партах папір больш, чым мы. Калі гэта будзе практычнацца і далей, то вы вызыкаце альпініста ззаду нас па збору і здачы макулатуры. Кілаграм макулатуры каштует 15 капеек, 10 кілаграмам

— 1 рубель 50 капеек, а 100 кілаграмам — 15 рублёў. І тона, відавочна, — 150 рублёў 00 капеек. Но сто пцьдзесяц рублёў можна купіць два трамвоні для свайго эстраднага ансамблю або поўны камплект Вялікай Савецкай энцыклапедыі. Талковы слоўнік Даля ў чатырох тахам і поўны збор твораў Малесіна ў прыдачу з тысячы 274 вучнёўскіх сышткіў, якіх, паводле падліку нашага вядомага эканаміста Мітрафана Кальчугіна, хопіць на 3 гады работы мала-дзеяйніцтва специялісту ў аддаленай сельскай школе.

Бачыце, што можа даць практычны падыход да макулатуры і наша эканамічнае абрэгунтаваніе!

У знак нашай шчырай да вас сімпаты мы дарым вам каштую ўсю юдзь, як наші сціплі падарунак.

Ідея нашы — грошы ў вас! Будзем сябрамі!

Студэнты эканамічнага факультэта трывала сібруюць са спортом. І гэта не дзіўна — яны разумеюць, што спартыўныя залежнасці дамагаюць добру вучынца. А што гэта так красамоўна гаворыць!

Міхаіл Ткачоў — добры тэнісіст, кандыдат у мастэры спорту. Міша і прыкладны студэнт, выдатнік вучобы.

Лёгкай атлетыкай захапліваецца студэнтка трэцяга курса Надзея Марыненка. Яна чэмпіёнка і рэкардсменка Беларускай ССР па снажках у вышыні, чэмпіёнка Савецкага Саюза спорту моладыя, і вучыцца Надзея на добру і выдатнік вучобы.

На нашым факультэце німалі добрых спартсменаў — В. Астапенка, Л. Дварэцкая, А. Тамашук, В. Трухай і іншыя. Для ўсіх іх спорт — памочнік у вучобе.

На здымку: група спартсменаў эканамічнага — Валентына Астапенка, Аляксандр Тамашук і Надзея Марыненка (злева направа).

П. САКОВІЧ,  
намеснік дэкані  
на спартыўнай работе.



Мастакай самадзеяйнасці эканамічнага факультэта. Ей не траба прысвячаць асабільных тырад. Яна заўсёды красамоўна расказаць сама пра сябе. А правільней, скажаць, што мы,

еканамісты, самі расказаць пра сябе, пра свой факультэт. То, як сябе паказаць на канцэрце, як выступіць з мастакай самадзеяйнасцю, ёсць і што ішчае, як вонкавыя воблік

## Я ХЛОПЕЦ САРАМЛІВЫ

Мы пазнаёміліся з ей выпадковы. Я трапіў пад моцны майскі дождик і знаўшы сабе часова сховішча пад назырком ларка «Піва-воды». І тут, значыць, і ў бачыў ле. Высокая, стромкая, я б нават сказаў прыгабаваная. Словам, я не дашаў прыгажуну. Яна стала калі маёне такая ўся прамокшая, дрыжала, што маё сарца не вытрымала. Я ў момант сарвай свой піжак і з адчайнай рашучасцю накін'ю і на ёй дрэжыла плечы. Тут трэба сказаць, што ўвогуле я хлопец сарамлівы. А тым больш, з прыгожымі дзяяўляніямі. Па мне, дык лепши да тыграў ў эзлю, чым выдавіць з сябе хада ў пару слов у размове з прыгожай прадстаўніцай процілеглага пола!

Дык вось, калі пінжак апнёўся на плачах маёй чаройнай суседкі па «Піва-водах», я так злітэнкіўся, што стаў, здаецца, чырвячнік спелага азербайджанска памідора.

— Дзякую вам... Але ж... не варта, — пінчотна прамармытала яна, — міне завуць Ляля.

— А я, гэты... Басі! Пра-бачце, не! Завуць мене э, э... — Ой, а дождик ужо пера-стаяў. Пойдземці! — бяззялік пратанавала Ляля, вяртаючы пінжак.

— Ага, — толькі і змог вымавіць я пасінчышымі ад холаду і ўсяго перажытага вуснам. Але ў той жа час, нечакана для сябе смела ўзяў ле пад руку, і мы разам пашлёнілі па лужах.

— А вось і наш дом, — сказала Ляля ў той момант, калі ў маёй галаве ўжо выношоўся план аб аbstаліваниі акварыума ў маё левай туфлі!

— Ведаце што, ідзэмце к нам! — і перш, чым я паспейшоўшы ў што-небудзь адказаць, Ляля

схапіла мяне за руку і мы са скорасцю ракеты ўзляці і дзвярті паверх.

На яе маці я зрабіў уражаваніе. Але толькі вось якое?

— Садзіцеся з намі абедзіць — прамовіла маці, дышлама тычна ўсміхаючыся.

— Не турбуйцеся, калі ласка. Я літаральна мінут дзесяці назад ужо паведаў, — як з кулимета скагаворкай выстраліў я, але тут жа перахапіў Ляля позірк. Бачачы маю нерашучасць, мама ўзяла мяне пад руку і пасадзіла за стол. А шлях мой да стала вызначыўся на падлоге так існа, як сляды першага змагальніка чалавека на мокрым піскі. Мама начала разліваць боршч.

— Вам са смятанай або без сметаны мама.

— Усякое бывае! — мінага значыць адказаў я. «Балван! — мільгама пададзіла ў галаве, — што я нису?»

— Калі ласка, без...!!! — на-чыгнуну ўсміхнуўся, гучна-голосна так, што усю пасуду на стале дрыжалася, аўбяў ля.

Схамянушыся, я быў бледны, мама паставіла перада мной тарлерку. Далей абед праходзіў пры глыбокім мачунні. Але калі мы дашлі на кавы, то я раптам адчукі неверненне жаданне пачасаць паміж лапаткамі! Яно ўсё ўсмічнілася. Я пачаў ёрэаць. Гэта не дапамагала. Я царпні, моцна сісцінусы зу-бы... На ільбе ў мене выступілі халодныя поты... І, нарэшце, я не вытымаў. Рэзка ўскочкіўшы з-за стала, куляй вылезаў з пакоя, кватэры, дома. Затым прыцініўся спіні да першага трапіўшага дрэва і пачаў ярасна часцаць аб ствол. І мне стала так добра, добра...

Аляксандр ТАМАШУК



факультэта, яго гонар. Што жчас мы купілі тры гітары, бас-гітару маркі «Тайфун», рытм-і сола-гітару маркі «Музіка», 2 трамбоны!

Акрамя гэтага, рэктарат ўніверсітэта падарыў нашаму факультэту ўдарную установку. Але галоўнае, што ў нас ёсць — гэта пантэнціяльныя магчымасці саміх студэнтаў.

У заключение можна скажаць, што стары мы ўзілі добываць мастакаў самадзеяйнасць з такім жыўым узделкам і вучыцца выступаць толькі знатхненнем, як раней.

Міхаіл РЭЗІНКАУ, студэнт 2 курса, старшыня клуба мастакай самадзеяйнасці эканамічнага факультэта.

Здымкі, змешчаныя ў нумары, зрабіў А. Рудчанка, Рэдактар М. ВОІНАУ.